

НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧАЯ РАБОТА СТУДЭНТАЎ НА ГЕАГРАФІЧНЫХ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЯХ МДУ імя А. КУЛЯШОВА: ДАСЯГНЕННІ, ПЕРСПЕКТЫВЫ (1996–2010 гг.)

І.А. Жарына, І.М. Шаруха, МДУ імя А. Куляшова, г. Магілёў

Навукова-даследчая работа са студэнтамі спецыяльнасці «Біялогія і геаграфія» распачата ў 1996 г. з пачаткам палявых навуковых даследаванняў па тапаграфіі, геалогіі. Да гэтых даследаванняў далучыліся палявыя работы па метэаралогіі, гідралогіі, краявідазнаўству. У 1997 г. пад кіраўніцтвам І.М. Шарухі была створана студэнцкая навукова-даследная лабараторыя (СНДЛ) картаграфіі і краязнаўства, праз якую за гады яе існавання прайшло больш за 100 студэнтаў дзённай формы (амаль 25% выпускнікоў). Апошнія 5 гадоў студэнты працавалі ў накірунку рэалізацыі кафедральнай тэмы «Геаграфічныя аспекты ўстойлівага развіцця рэгіёнаў Беларусі (на прыкладзе Магілёўскага Падняпроўя)» (2006–2010 гг.).

З пачаткам падрыхтоўкі студэнтаў па спецыяльнасці «Геаграфія (навукова-педагагічная дзейнасць)» студэнцкія навуковыя даследаванні актывізаваліся. Толькі ў рамках СНДЛ у 2009 г. абаронена 20 дыпломных, падрыхтавана 66 выступленняў на канферэнцыйных, надрукавана 18 студэнцкіх прац.

З 1 верасня 2009 г. у СНДЛ пісалася 25 дыпломных (ут.л. 3 – на АЗН). Па 1–2 студэнту ў год працавала пры НДЛ сацыяльна-гуманітарных праблем рэгіёна.

У снежні 2009 г. створаны дацэнтам У.Г. Хамяковым навуковы гурток «Сацыяльна-эканамічная і палітычная геаграфія свету».

З 2001 г. выхаванцы кафедры штогадова ўдзельнічаюць у Рэспубліканскім конкурсе на лепшую студэнцкую навуковую работу. Усяго за 10 год пададзена на конкурс 31 работа, з іх колькасці сталі лаўрэатамі 18 (без даных за 2009 г.; пададзена 4 работы). З гэтай колькасці дыпламамі 1-й ступені ўдасцоена 1 работа (2002, А. Бліндзерава), 2-й ступені – 6; 3-й ступені – 11. Лаўрэатам дыпламаў 2–3 ступені станавіліся Н. Мілішкевіч, І. Рудкоўская, С. Галанова, Г. Вырвіч, І. Кузьміна, Т. Кабушава, К. Мазанкова, В. Пасько, А. Шчыпец і інш. Найбольшую колькасць лаўрэатаў падрыхтавалі І.М. Шаруха, М.Я. Захарова, Ю.А. Жураў.

12 студэнтаў працавалі ў Часовых Навуковых калектывах на ўмовах аплаты.

У 2008 г. студэнты-географы Р. Дрывіла, Д. Карніцкая занялі 2-е месца ў Міжнародным конкурсе на лепшыя студэнцкія (сярод студэнтаў ВНУ Усходняй Еўропы і краін СНД; 1-е месца – у студэнтаў з Кыргызстана) відэаролікі па праблемах устойлівага развіцця. Конкурс праводзіўся ў межах канферэнцыі SDPromo-2008 «Экалогія. Чалавек. Супольнасць» (Кіеў).

На сённяшні дзень студэнты апошніх курсаў стацыянара 100% працуюць над дыпломнымі праектамі, большасць студэнтаў 3–4 курсаў займаецца навуковымі даследаваннямі ў рамках курсавых работ.

Матэрыял паступіў у рэдакцыю 19 студзеня 2010 г.